

Прыгожыя дамы і катэджы — фота, прыклады, Андулін на даху

Змест

- Афармленне фасадаў прыгожых дамоў
- Элементы шклення
- Іншыя прыёмы афармлення прыгожых дамоў
- Прыгожыя дамы ў розных архітэктурных стылях
- Цагляныя катэджы
- Драўляныя катэджы
- Катэджы з на даху Ондуліном
- Незвычайныя катэджы
- Вынік



Крыніца: carlospizcueta.es

У гэтым артыкуле прадстаўлены фота прыгожых дамоў і катэджаў, пабудаваных у самых розных стылях — ад класікі да сучасных архітэктурных рашэнняў. Вы знойдзеце самыя цікавыя і незвычайныя ідэі афармлення фасадаў, зможаце натхніцца прыкладамі незвычайных дахаў і ўзяць на ўзбраенне практычныя рашэнні для будаўніцтва ўласнага дома. Звярніце ўвагу, што прадстаўленыя на фота катэджы і дома падыходзяць для розных кліматычных рэгіёнаў нашай краіны.

Асаблівая ўвага нададзена дахах: вы ўбачыце варыянты з Ондуліном, чарапіцай і іншымі матэрыяламі, якія робяць дом не толькі прыгожым, але і даўгавечным. Фота кожнага дома дапаможа ацаніць спалучэнне фасада і даху, а таксама ідэі ландшафтнага афармлення вакол катэджа. Вы наблізіць да сваёй мары аб будаўніцтве простага прыгожага дома або, наадварот, уражлівага сваім выглядам катэджа.

Афармленне фасадаў прыгожых дамоў

Знешні выгляд будынка многае распавядае пра густ і статусе яго ўладальніка, таму пры будаўніцтве катэджаў асаблівая ўвага надаецца эстэтыцы. Пры гэтым дом павінен быць не толькі прыгожым і прывабным, але і ўтульным, зручным для камфортнага пражывання.

Розныя варыянты абліцоўвання сцен

У сучасным будаўніцтве матэрыял, з якога пабудаваны дом або катэдж, не абавязкова дыктуе выбар абліцавальнага матэрыялу. Напрыклад, эфектна і практычна выглядае цагляны фасад з аздабленнем пад дрэва, а пад цаглянай аздабленнем можа хавацца жалезабетонная сцяна. Правільна падабраныя аздабныя матэрыялы дапамогуць скарэктаваць знешні выгляд вашага катэджа і падкрэсліць яго прыгожы стыль. Пры гэтым практычна ўсе фасадныя матэрыялы добра спалучаюцца з Ондуліном на даху.

Па спосабе аздаблення фасада вылучаюць некалькі тыпаў абліцоўвання, узмацняльнымі эстэтычны эффект загараднага дома:

- з ужываннем спецыяльнага ўцяпляльніка;
- выкарыстанне цэгля або клінкеру;

- ужыванне каменя (часта штучнага);
- спецыяльныя фасадныя панэлі.

Каб зрабіць экстэр'ер дома прыгожым, часцей за ўсё выкарыстоўваюць:

- **Дэкаратыўную тынкоўку** — адрозніваецца разнастайнасцю фактур і кветак;
- **Сайдынг** — даступны па кошце і прасты ў мантажы, хоць падыходзіць не да ўсіх стылях;
- **Дрэва** — можа выкарыстоўвацца як у выглядзе дэкаратыўных панэляў, так і сам матэрыял сцен можа служыць у якасці аздаблення;
- **Камень** — надае фасаду фактурнага і рэльеф, з'яўляецца адным з самых дарагіх рашэнняў.

У сучасных катэджных пасёлках можна ўбачыць шмат прыгожых дамоў, у якіх фасад і дах ўдала дапаўняюць адзін аднаго, ствараючы гарманічны і завершаны архітэктурны аблічча.

Прыклад незвычайнага фасада з яркімі элементамі глядзіце на ілюстрацыі ніжэй. На даху Чарапіца Ондулін.



Элементы шклення

Шкленне ў загарадных катэджах важна для агульнага камфорту пражывання ў доме. Праглядаючы праекты розных прыгожых дамоў, усё часцей можна заўважыць выкарыстанне панарамнага шклення, якое адкрывае від на ландшафт ўчастка і напайняе інтэр'ер натуральным святлом. Пры выбары панарамных вокнаў не варта забываць аб такіх параметрах, як энергазберажэнне, цеплаізаляцыя і пратывоударнасць.

Існуюць таксама спецыяльныя элементы шклення, якія забяспечваюць дадатковы святло і прыток свежага паветра ў памяшканне:

- **дэкаратыўная раскладка**: надае фасаду індывідуальнасць і адчуванне аб'ёму;
- **партальныя дзверы** (рассоўныя): запаўняюць вялікія праёмы, займаюць мала месца пры адчыненні, глядзельна павялічваюць прастору.



Крыніца фота: niehueswinkler.de

Іншыя прыёмы афармлення прыгожых дамоў

Загарадныя хаты становяцца сапраўднай прыгожай карцінкай, калі акружаныя расліннасцю. Будзе яна пышнай або стрымана расставляючай акцэнт, залежыць ад абранага стылю і густы ўладальніка. Асабліва эфектна глядзяцца павойныя расліны на спецыяльнай сетцы, а балконы з вазонамі ўпрыгожаць любы фасад.

Фасады набудуць больш цікавы выгляд, калі выкарыстоўваць такія элементы:

- яркія карнізы, парэнчы, рамы вокнаў;
- аконныя праёмы арыгінальнай формы;
- калоны, куты, вежкі.

Не забывайце аб даху: выкарыстанне ондуліна надае дому завершаны і акуратны выгляд. Вячэрні асвятленне фасада — яшчэ адзін спосаб падкрэсліць прыгажосць катэджа. Кропкава расстаўленыя вулічныя святільні побач з домам, на сценах, у карнізах або вакол даху ствараюць атмасферу выгоды і падкрэсліваюць архітэктуру дома.

Ніжэй вы можаце ўбачыць фота прыгожага катэджа, дзе ўсе гэтыя прыёмы афармлення гарманічна спалучаюцца.



Крыніца фота: behance.net

Прыгожыя дамы ў розных архітэктурных стылях

Каб дом выглядаў эфектна і не вычварна, важна дакладна прытрымлівацца пэўнага стылю. Ніжэй прадстаўлена падборка асноўных стыляў з прыкладамі, каб вам было прасцей арыентавацца ў разнастайнасці дызайнерскіх рашэнняў.

Шале

Прыгожы катэдж у стылі шале называюць «хацінай пастуха» або швейцарскім хаткай. Характэрнымі рысамі з'яўляюцца двухсхільны дах з вялікімі отвесамі і мансарда. Спусцістая дах ўтрымлівае снежную шапку, захоўваючы ў доме цёпла. Дах катэджа можа быць пакрыта ондуліном, што забяспечвае надзейную абарону ад ападкаў.

Падмурак дома трывалы — з каменя, а само будынак узводзіцца з дрэва. Такая канструкцыя ідэальна абараняе катэдж ад снегу і вятроў і арганічна ўпісваецца ў горны або лясны пейзаж. З часам ідэя шале распаўсюдзілася па ўсім свеце, і сёння такія хаты будуць не толькі ў гарах, але і на раўнінах.

Разыначка прыгожага дома шале — кантраст сціплага фасада і стыльнага, ўтульнага інтэр'еру. Ніжэй вы можаце ўбачыць фота прыгожага шале, дзе гарманічна спалучаюцца ўсе гэтыя асаблівасці.



Крыніца фота: st.hzcdn.com

Скандынаўскі

Прыгожыя катэджы ў скандынаўскім стылі заснаваныя на мінімалізм, маюць простыя формы, якія адрозніваюцца лаканічнасцю, выгадай і выкарыстаннем натуральных матэрыялаў. Менавіта гэтымі прынцыпамі кіруюцца праекціроўшчыкі пры стварэнні такіх дамоў.

Асаблівасць скандынаўскіх катэджаў — шырокія панарамныя вокны. Яны напаўняюць дом сонечным святлом, кампенсуючы яго недахоп у паўночных рэгіёнах. Звонку сцены дома звычайна абшываюцца дрэвам, якое стварае ўтульную атмасферу і падтрымлівае мікраклімат ўнутры катэджа. Часцей за ўсё выкарыстоўваюць дэкаратыўныя панэлі, сайдынг або сечаны брус.

Дах катэджа традыцыйна двухсхільны, часам з вялікім навісцю, што абараняе фасад дома ад снегу і дажджу. У якасці дахавага матэрыялу на дах можна абкласці ондулін. Ён надзейна абараняе дом ад ападкаў і надае катэджа акуратны і прыгожы выгляд.



Крыніца фота: vloerisolatie.nl

Еўрапейскі

Прыгожыя дома ў еўрапейскім стылі ўпісваюцца ў любы ландшафт. Звычайна гэта дома кубічнай формы з 2-3 паверхамі. Яны кансерватыўныя і дыхтоўныя, з чатырохсхільным дахам, пакрытай традыцыйнай чарапіцай, хоць для сучасных праектаў часам выкарыстоўваюць ондулін, які забяспечвае надзейную абарону і акуратны выгляд даху катэджа.

Вокны прастакутныя або арачныя, невялікіх памераў, часта без аканіц. Дэкор катэджа мінімалістычны, без празмернасцяў. У якасці упрыгожвання могуць выступаць толькі балконы, эркеры і кованыя парэнчы. У дом вядзе нізкая лесвіца з бетону з некалькімі прыступкамі і навесам, надаючы катэджа завершаны і акуратны выгляд.

Ніжэй вы можаце ўбачыць фота прыгожага катэджа ў еўрапейскім стылі, дзе прастата формаў спалучаецца з функцыянальнасцю і эстэтыкай дома.



Крыніца фота: homelight.com

Сучасны

Прыгожыя катэджы ў сучасным стылі праектуюцца з выкарыстаннем разнастайных будаўнічых матэрыялаў. Адметнай асаблівасцю такіх дамоў з'яўляецца прастата формаў і мінімалізм у дэкоры. Даху маюць аднаскільныя або двухсхільныя канструкцыю. У якасці шклення выбіраюць вялікія панарамныя вокны, калі гэта дазваляюць кліматычныя ўмовы. Панарамнае шкленне дадае прастору, паветра і святла. Усё ў доме накіравана на павышэнне энергаэфектыўнасці — аднаго з ключавых патрабаванняў да сучаснага жылля.



Крыніца фота: metrovacesa.com

Мінімалізм

У гэтым стылі колькасць пераходзіць у якасць: мінімум дэкару і празмернасцяў, максімум святла, прасторы, камфорту. У афармленні фасада гэта выяўляецца ў спалучэнні вертыкальных і гарызантальных прамых ліній. Гарызантальная дах робіць дом падобным на скрынку, усе формы дома строгагеаметрычны і падкрэслена лаканічныя.



Крыніца фота: themichaelwalshgroup.com

Беларуская зруб

Прыгожыя прыватныя дома ў выглядзе рускага зруба — гэта вечная класіка. Паветра ў такім доме заўсёды напоўнены непаўторным водарам драўнянай смалы, бо ён будзецца з ацыліндраванага бярвяна. Зруб выдатна захоўвае цяпло і надзейна абараняе ад непагадзі. Разьбяныя элементы фасада, ліштвы, канькі і іншыя дэкаратыўныя дэталі ствараюць непаўторны аблічча дома, робячы яго самабытным і па-сапраўднаму арыгінальным.



Крыніца фота: oosterhoff.eu

Класіка

Для прыгожых катэджаў гэтага стылю характэрная ідэальная сіметрыя, выразныя формы і вывераныя геаметрычныя лініі. Даху могуць быць як складанай, так і лаканічнай формы. У якасці матэрыялу раней выкарыстоўвалі метал і чарапіцу, але цяпер усё часцей выбіраюць Чарапіцу Ондулін і Ондувиллу— знешні выгляд той жа, а цана, мантаж і зручнасць эксплуатацыі ў разы камфортней. Матэрыял сцен можа быць любы, але звонку такі дом заўсёды тынкуюцца і фарбуюцца, а калоны, нішы і куты збудаванняў вылучаюцца светлымі адценнямі. Фасады дэкаруюць барэльефамі, молдынгі і ляпнінай.



Крыніца фота: apriorlaw.com

Цагляныя катэджы

Самыя прыгожыя катэджы часта будуцца з цэгля. Цагляны мур — класічны варыянт афармлення фасада загараднага дома. Такія праекты прыцягваюць увагу сваёй грунтоўнасцю, строгасцю, практычнасцю і элегантнасцю. Разнастайнасць фактур і адценняў дазваляе ўвасабляць любыя дызайнерскія ідэі.



Крыніца фота: dacharesidence.com

Драўляныя катэджы

Сучасныя кампазітныя матэрыялы не змаглі цалкам выцесніць натуральнае дрэва. Катэджы з ацыліндраванага бярвяна, прафіляванага ці клеенага бруса адрозніваюцца асаблівым мікракліматам і ўтульнай атмасферай. Яны не патрабуюць складанай аздаблення ні звонку, ні ўнутры. Ніжэй вы можаце ўбачыць фота прыгожага катэджа, пабудаванага ў маляўнічым месцы на фоне прыгожай прыроды.



Крыніца фота: pexels.com

Катэджы з на даху Ондулином

Многія сучасныя дызайн-праекты мяркуюць выкарыстанне такіх матэрыялаў, як Ондулин Смарт, Чарапіца Ондулин або Ондувила. Такія даху аднолькава добра глядзяцца як на цагляных, так і на драўляных катэджах.



Незвычайныя катэджы

Прыгожыя невялікія дома прыйдуцца па густу тым, хто лічыць традыцыйныя катэджы занадта сумнымі. Мы сабралі фота арыгінальных праектаў загарадных дамоў у самых розных стылях — ад готыкі да сучаснага.



Крыніца фота: archview.ru. Падмаскоўны асабняк у стылі мадэрн.



Крыніца фота: proekty-domov.me. Максімум шкла, максімум прасторы.



Фота: oooarsenal.ru. Новы падыход даоциліндрованнаму бярвяню.

Вынік

Які б стыль вы ні абралі — ўтульны драўляны дом, класічны ці сучасны катэдж, напрыклад, з плоскай дахам — галоўнае, каб ён цешыў вас кожны дзень. Бо дом — гэта не проста будынак, а месца сілы, цішыні, утульнасці і натхнення.

Прыгожая дах дома завяршае яго вобраз. І Ондулин тут — выдатнае рашэнне: лёгкі, надзейны, практычны. Ён не шуміць падчас дажджу, не награвеецца пад сонцам, лёгка мантуецца і служыць дзесяцігоддзямі. Ондулин падыходзіць для дамоў самых розных стыляў — ад шале да скандынаўскага, падкрэсліваючы індывідуальнасць кожнага праекта.

І не бойцеся эксперыментаваць. Сучасныя матэрыялы і архітэктурныя рашэнні даюць поўную свабоду творчасці. Пабудуйце дом, які будзе не проста прыгожым — а па-сапраўднаму вашым!